

АДМЕТНАСЦІ АДАПТАЦЫІ ПАЗЫЧАНай ЛЕКСІКІ Ў БЕЛАРУСКИХ НАРОДНЫХ КАЗКАХ

Мова беларускіх народных казак адметная і непаўторная, мае выразна акрэсленую спецыфіку, адрозніваецца шэрагам рыс ад іншых фальклорных твораў, аўтарскіх казак, што абумоўлена жанравымі асаблівасцямі. Зразумела, што, як і іншыя творы вуснай народнай творчасці, пры запісе і выданні казкі апрацоўваюцца, друкуюцца пераважна па нормах, адпаведных часу выдання. Аднак і ў такім выпадку мова казак захоўвае мясцовыя і старажытныя рысы, спрадвечна беларускую лексіку і пазычанні, дакладна перадае лексічны запас, а часам і асаблівасці маўлення апавядальніка.

Акрамя спрадвечна беларускай лексікі, у казках з рознымі мэтамі выкарыстоўваецца пазычаная лексіка. Іншамоўны харектар зневядзяга (фармальнага) ablіtcha з'яўляецца адным з важнейшых крытэрыяў адрознення лексем ад спрадвечна беларускіх [7, с. 214].

Паколькі іншамоўная лексіка ў народныя гаворкі пранікае вусным шляхам, то ў большасці выпадкаў траціць адзнакі пазычанасці, прыстасоўваецца да фанетычнай сістэмы, марфалагічнага ладу мовы-пазычальніцы і не адрозніваецца ад уласна беларускай лексікі. У беларускіх народных казках, па нашых назіраннях, пераважаюць пазычанні з нямецкай, польскай, рускай, лацінскай моў. Польская мова некалькі стагоддзяў выступае пасярэдніцай паміж беларускай мовай і заходнебрапейскімі мовамі, таму сярод пазычанняў самыя шматлікія паланізмы. Паланізмамі з'яўляюцца слова *гарнец*, *гадка* ‘думка’, *тлум*, *быдла*, *парэнчы*, *клунак*, *лямант*, *скараб* і інш., якія адносяцца да розных лексіка-семантычных груп, харектарызуюць разнастайныя праявы грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, культурнага жыцця. У большасці выпадкаў, як было адзначана вышэй, яны не маюць прыкмет пазычанасці. Аднак часам захоўваюцца спалучэнні *дол* (*быдла*), *тл* (*тлум*), *эн* (*парэнчы*), *он* (*маёнтак*), *ц* на месцы **tj* (моц), заходнеславянскі варыянт поўнагалосся (злоты), харектэрныя паланізмам. У беларускім афармленні выступаюць назоўнікі *кроль*, *кралеўства*, *кракеўначка*, якія адлюстроўваюць вынікі развіцця заходнеславянскага поўнагалосся. У выніку марфалагічнага засваення змяняеца структура слова (літаратурнае сурвэта, у казках — сурвэтка, што паходзіць ад польскага *serweta* [5, т. 2, с. 436]).

З нямецкай мовы (праз пасярэдніцтва польскай мовы) пазычаны: *ванна*, *дах*, *ланцуг*, *дубальт*, *клямка*, *кірмаши*, *куля*, *шафа*, *шляхта*, *кватэра*, *кошт*, *шуфляда*, *фунт*, *фурман*, *пляшка*, *рынак* і інш. [3, 5], непасрэдна — *салдат*, *шыльда*, *шпілька*, *швагер* [5]. Толькі асобныя з іх вылучаюцца фанетычнымі прыкметамі, уласцівымі германізмам: спалучэннямі *шт* (*кошт*), *шл* (*шляхта*), *хт* (*рыхтык*) і інш. У многіх выпадках у выніку

фанетычнай адаптациі неўласцівия беларускай народнай мове гукі змяняюцца, адлюстроўваеца аканне (*андарак* ‘саматканая паласатая або клятчастая спадніца, якую даўней насілі жанчыны на Беларусі’ ад нямецкага Untertrock [5, т. 1, с. 93]), гук *ф* замяняеца блізкім да яго ў акустычных адносінах гукам *х* (Аднаго сала яго было *хунтаў* з дзесяць [1, с. 484]), з'яўляюцца ўстаўныя галосныя (*шынок* ад нямецкага Schenk, пазычанага праз польскую мову, дзе слова набыло выгляд szynk) і інш. Могуць паралельна ўжывацца варыянты, адзін з якіх больш блізкі да этымена, і другі, які страціў адзнакі іншамоўнасці: *хунт* — *фунцік*, *паўфунцік*. У выніку марфалагічнай адаптациі змяняеца структура слова (далучаеца, напрыклад, суфікс *-к(а)* (шпілька ад нямецкага Spill [5, т. 2, с. 658], пляшка ад польскага flasza з нямецкай мовы vlasche [3, с. 338]).

Адзначаны шматлікія лацінізмы *камісар*, *кварта*, *капелюш*, *касцёл*, *імша*, *комната*, *кафук* ‘чорт, д’ябал’ [5, т. 2, с. 556], *палац* і інш., якія фармальна не адрозніваюцца ад спрадвечна беларускай лексікі. Лацінізмы маглі пазычаныя непасрэдна або праз іншыя мовы. У пераважнай большасці выпадкаў лацінізмы, зафіксаваныя ў казках, пазычаліся, як адзначае А.М. Булыка, або праз пасярэдніцтва польской мовы, або праз пасярэдніцтва некалькіх моў, напрыклад, *гроши* з лацінскай праз чэшскую і польскую [5, т. 1, с. 404], *брычка* — з лацінскай мовы ў нямецкую, адкуль у польскую, а пасля — у беларускую [5, т. 1, с. 252].

Ёсць пазычанні з грэцкай мовы: *камедыя*, *правізія*, *гімназія*, што сярод іншых лексічных адзінак вылучаюцца фінальнымі спалучэннямі *-ыя* (*-ія*), а таксама, як і стараславянізмы, маюць пачатковое *а* (*архірэй*). Неўласцівия беларускай мове спалучэнні галосных у выніку фанетычнага засваення змяняюцца (акіян — *okeanos* [5, т. 1, с. 42]). Некаторыя грэцызмы можна вызначыць толькі з дапамогай лексікаграфічных крыніц (*дзяк*, *дзякан*, *дзячок*) [5, т. 1, с. 422]. Назоўнікі мужчынскага рода пры марфалагічнай адаптациі трацяць фіналі (напрыклад, *-os*), не харектэрныя мове-пазычальніцы.

Час пранікнення лексічных адзінак з стараславянскай мовы вызначыць цяжка, большасць з іх выкарыстоўвалася ў старабеларускіх тэкстах, захоўваеца і сёння ў гаворцы беларусаў. Такія слова ўжываюцца пры апісанні з'яваў рэлігійнага, духоўнага жыцця. Амаль усе стараславянізмы маюць фармальныя прыкметы, што адрозніваюць іх ад іншых пазычанняў: 1) фанетычныя: *ютрань* (*пачатковае ю на месцы *јe*), *благадаць* (*няпоўнагалоссе ла*), 2) словаўтваральныя: *вялічаства* (*фармант -ства*), *благаслаўенне* (слова складанае, адна з частак — *благо-*), або выразна адмяжоўваюцца ад іншай лексікі па значэнні: *абедня*.

Русізмы выкарыстоўваюцца як сродак індывідуалізацыі мовы персанажаў (*павяленне*, *пуч*, *маўленча-этыкетныя* формулы: *здрастуй*), аднак сустракаюцца і ў аўтарскай мове: *жалаванне*, *упраўляючы*, *розыск* і інш. Напрыклад, так дзед утаіў ад бабы, што і ён застаўся ў *дураках* [1, с. 462].

Русізмы падаюцца ў казках у беларускай агаласоўцы: адлюстроўваецца аканне, якінне, зацвярдзенне шыпячых і інш. Могуць захоўваць прыкметы пазычання на словаўтваральнym узору (упраўляючы, разбойнік). Размежаваць стараславянізмы і пазычанні з рускай мовы ў многіх выпадках немагчыма, таму што і ў сучаснай рускай літаратурнай мове захавалася шмат стараславянізмаў.

Сярод пазычанняў з заходнегуропейскіх моваў пераважаюць лексемы, што прыйшлі з французскай: *білет*, *баль*, *шынель*, *лакей*, *менш* — з італьянскай: *палац*, *карэта*, *кавалер*, венгерскай: *бізун*, *кеп*.

Сустракаюцца асобныя літуанізмы (*коўш*, *ёўня*), цюркізмы (*тытунь*, *барыш*, *кішэнія*), пазычанні з іспанскай мовы (*табака*), з стараўрэйскай (*шабас*), праз турэцкую з персідской прыйшла лексема *кафтан*, праз цюркскія з кітайскай — *чай* і інш. [5]. Словы поўнасцю адаптаваліся беларускімі гаворкамі фанетычна і марфалагічна. Многія лексемы былі пазычаны беларускаю мовай ў старабеларускі перыяд [3, 4]. Толькі асобныя з іх захоўваюць адзнакі пазычанасці. Фанетычнай прыкметай татара-мангольскіх слоў І.І. Агіенка лічыць гармонію галосных гукаў — паўтарэннне каранёвай марфемы і ў суфіксе [8, с. 29] (*тавар* ад турэцкага *tawar*).

Сярод пазычанняў з розных моваў у колькасных адносінах пераважаюць назоўнікі, дзеясловы пазычаны значна радзей, яшчэ менш — іншыя часціны мовы.

Іншамоўныя дзеясловы ў беларускіх народных казках падаюцца рэдка. Ужываюцца пераважна тыя лексемы, што з'яўляюцца нормай літаратурнай мовы. Заўважаюцца асобныя русізмы ў аўтарскай мове: *прасціць* 'дараваць', *дажыдацца* 'чакаць', *казніць* 'накараць' і ў простай мове: *вялець* 'загадаць', *пакушаць* і інш. (характарызуецца маўленне салдата, царскага вяльможы) [1], паланізмы: *вроціць* 'вярнуцца', *перэжэгнацца* 'перахрысціцца', *хцець*, *съвенціса*, *спротыца* 'спрачацца' [2]. Нямнога фіксуецца дзеясловаў, пазычаных з лацінскай і нямецкай (*ратаваць*, *будаваць*) мовай, яшчэ менш — з іншых моў. Іншамоўныя дзеясловы, як і іншыя часціны мовы, адаптаваліся фанетычна, марфалагічна і семантычна. Пры аналізе асаблівасцяў фармальнага і семантычнага засваення дзеяслоўных асноваў выявілася, што гэтыя працэсы маюць як агульныя, так і прыватныя, харектэрныя пазычанням з адной мовы, рысы.

Па ступені адлюстравання і адаптациі іншамоўнай лексікі беларускія народныя казкі адрозніваюцца. Шмат пазычанняў сустракаецца ў сацыяльна-бытавых і авантурна-навелістычных казках, менш — у чарадзейных казках, зусім рэдка — у казках пра жывёл. Гэта абумоўлена зместам казак, харектарам апісаных падзей, часам узнікнення твораў, іх жанравымі асаблівасцямі.

Большасць пазычанняў, ужытых у казках, не мае ў фанетыка-марфалагічным абліччы і ў семантыцы прыметаў, што паказваюць на іх

іншамоўнасць. Пазычаная лексіка прыстасоўваецца да фанетычнага ладу беларускай мовы: зазнае аканне, яканне (*аканом, акіян*), дзеканне, цеканне (*карцеч, паўфунціка*), зацвярдзенне шыпячых (*благачынны, шыльда*), этымалагічна мяккага [р'] (*царэвіч*), этымалагічна мяккага [ц'], пераход [у] у [ў], [в] у [ў] (*царэўна*) і інш. Гэта тлумачыцца тым, што працэс фармальнай адаптациі ў жывой гутарковай мове адбываецца больш паслядоўна, чым у літаратурнай мове, таму што іншамоўная лексіка, якая была пазычана літаратурнай мовай пісьмовымі шляхам, захоўвае больш прыкмет мовы-рэцыпента, чым вусныя пазычанні.

Толькі некаторыя адзінкі ў прааналізаваных намі беларускіх народных казках захоўваюць гукі і спалучэнні гукаў, неўласцівыя беларускай мове (паланізмы — спалучэнні *дол, тл, эн, он*, заходнеславянскія няпоўнагалоссі, *ц* на месцы **tj*; пазычанні з нямецкай мовы — спалучэнні зычных шт, шл, хт, грэцызмы і лацінізмы маюць фінальныя спалучэнні *-ыя (-ia)*, стараславянізмы — пачатковое *ю* на месцы **je*, пачатковое спрадвечнае *a*, паўднёваславянскія варыянты няпоўнагалосся, фарманты *-ства, -цель* і інш.).

Адметнаю рысай беларускіх народных казак з'яўляецца перадача пазычанай лексікі ў формах, што адлюстроўваюць прастамоўныя асаблівасці: *ляктрычаства* [1, с. 468], *скубэнт* [1, с. 469]; захаванне адзінак, што не выкарыстоўваюцца ў літаратурнай мове (або адрозніваюцца сферай выкарыстання, фармантамі): *грахоўе* ‘салома з гароху’ [1, с. 415], *гавядка* ‘карова’, *рыдзель* ‘рыдлёўка’, *армяк*, *шыдар* (ад *шыдити* ‘насміхацца’ [3, с. 362]) і інш.).

Аналіз іншамоўных адзінак з дапамогай лексікаграфічных крыніц [3, 4, 5] сведчыць, што працэс пазычання можа адбывацца непасрэдна — лексема пранікае з адной мовы ў другую (*баль* — з французскай, *быдла* — з польскай, *швагер* — з нямецкай) або апасродкавана (праз польскую: з лацінскай — *кварта* [т. 1, с. 639], ад французскага — *кампанія* [5, т. 1], ад італьянскага — *карэта* [5, т. 1, с. 625]), праз некалькі моў (цукар — польск. *cukier* — ням. *Zucker* — італьянскае *Zuchero* — арабскае *sukar* [5, т. 2, с. 24]). Апасродкаваны спосаб пазычання таксама спрыяе страце прыкмет адзнак іншамоўнасці і ў мове-пасярэдніцы, і ў мове-пазычальніцы.

Многія пазычанні, выяўленыя ў народных казках, захаваліся ў беларускай мове яшчэ з старабеларускага перыяду (*палац, кватэра, будаваць, кварта, фунт, штука, кішэні* і інш.), што фіксуецца слоўнікамі, артыкуламі і манографіямі [3, 5, 6]. Зразумела, што час таго даўгага функцыянування іншамоўнай лексікі ў беларускай мове спрыяў страце адзнак пазычанасці.

Прааналізаваны матэрыял сведчыць, што паколькі мова казак харкторызуецца блізкасцю да жывой гутарковай мовы, гэта адлюстроўваецца і ў фіксацыі пазычаных лексічных адзінак у фармальным абліччы, максі-

мальна набліжаным да спрадвечна беларускіх, захаванні шматлікіх гутарковы формаў іншамоўных слоў.

ЛІТАРАТУРА

1. Беларускія народныя казкі / Склад. Г.А. Барташэвіч, К.П. Кабашнікаў. — Мінск., 1981.
2. Беларускія народныя казкі. — Мінск, 1981.
3. Булыка, А.М. Даўнія запазычанні беларускай мовы. — Мінск, 1972.
4. Булыка, А.М. Лексічныя запазычанні беларускай мовы XIV–XVIII стст. — Мінск, 1980.
5. Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. — Мінск, 1999.
6. Гістарычны слоўнік беларускай мовы / Гал.рэд.А.І. Жураўскі. — Т. 1–29. — Мінск, 1982–2009.
7. Крукоўскі, М.І. Непасрэдныя пазычанні // Слова беларускае. З гісторыі лексікалогіі і лексікаграфіі / Уклад. Т.В. Кузьмянкова і інш.; пад. рэд. А.Я. Міхневіча. — Мінск, 1994. — С.210–216.
8. Огіенко, И.И. Иноземные элементы в русском языке. — Изд. 2-е. — М., 2010.